

Аб дапамозе на пахаванне

Асобам, якія ўзялі на сябе арганізацыю пахавання памерлага (за выключэннем асоб, якія маюць права на пакрыццё расходаў на пахаванне ў адпаведнасці з заканадаўствам аб абавязковым страхаванні ад няшчасных выпадкаў на вытворчасці і прафесійных захворванняў) і якія не атрымалі на бязвыплатнай аснове гарантаваныя паслугі па пахаванні, заканадаўствам прадугледжана дапамога на пахаванне.

Дапамога на пахаванне за кошт сродкаў бюджэту дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Рэспублікі Беларусь (далей - бюджэт фонду) выплачваецца ў выпадку смерці:

застрахованай асобы, на якую на дату смерці распаўсюджвалася дзяржаўнае сацыяльнае страхаванне і за яго альбо ім самім выплачваліся абавязковыя страхавыя ўзносы ў бюджэт фонду (далей - страхавыя ўзносы) у парадку, устаноўленым заканадаўствам (далей - застрахованы);

незастрахованай на дату смерці асобы, на якую на працягу не менш за 10 гадоў распаўсюджвалася дзяржаўнае сацыяльнае страхаванне і выплачваліся ўзносы (далей - незастрахованы);

пенсіянера, які атрымліваў пенсію са сродкаў бюджэту Фонду, у тым ліку прафесійнага пенсійнага страхавання (далей - пенсіянер);

беспрацоўнага, зарэгістраванага ва ўстаноўленым парадку (далей - беспрацоўны);

дзяцей вышэйпералічаных асоб, якія не дасягнулі 18-гадовага ўзросту, а навучэнцаў - 23-гадовага ўзросту (далей - дзеці).

Месца прызначэння дапамогі на пахаванне:

у выпадку смерці пенсіянера (у тым ліку які працаваў на дзень смерці), застрахованай асобы, якая выплачвае ўзносы самастойна ў парадку, устаноўленым заканадаўствам, а таксама незастрахованай або дзяцей названых асоб - **органы па працы, занятасці і сацыяльнай абароне** па месцы атрымання пенсіі або па месцы жыхарства (месцы знаходжання) застрахованай асобы, незастрахованай асобы;

у выпадку смерці застрахованай асобы (акрамя застрахованай асобы, якая выплачвае ўзносы самастойна, або якая з'яўляўся пенсіянерам) - **плацельшчык узносаў па апошнім месцы працы памерлага**; у выпадку смерці дзяцей застрахованай асобы - **плацельшчык узносаў па месцы працы аднаго з бацькоў**.

Дапамога на пахаванне выплачваецца ў памеры сярэдняй зароботнай платы работнікаў у рэспубліцы за пазамінулы месяц адносна месяца наступлення смерці.

Дапамога на пахаванне прызначаецца, калі зварот за ім рушыла ўслед не пазней шасці месяцаў з дня смерці, а ў выпадку доўгага вышуку памерлага - не пазней шасці месяцаў з дня пахавання.